

**Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры
6 клас**

Заданне 1. Пазначыць, у якіх раздзелах навукі пра мову вывучаюцца гук, марфема, слова, словазлучэнне, сказ.

Гук - _____

Марфема - _____

Слова - _____

Словазлучэнне - _____

Сказ - _____

Заданне 2. Падкрэсліць гукавыя абрэвіятуры.

ЦУМ, БДУ, ВКЛ, ААН, МУС, СНІД, АТК, МТЗ, ЗАГС, БДТУ, СНД, ЕШКА, МАЗ, Б
АМ, МГЛУ.

Заданне 3. Падкрэсліць зборныя назоўнікі.

Вінегрэт, садавіна, пушніна, лазняк, куп'ё, апілка, студэнцтва, варэнне,
маліннік, асака, калоссе, сыр, бявенне, валакно, люд, галлё.

Заданне 4. Запісаць лічбы словамі.

3 253 рублямі -

Каля 38 абітурыентаў -

Перад 86 вучнямі -

Каля 42 кніг -

Пад 59 дрэвамі -

Звыш 560 аркушаў -

Заданне 5. Выпісаць асобна з кожнага сказа займеннікі і вызначыць іх разрад.

1. Хто людзям не верыць, той і сабе веры не дасць.

2. Жаласць да самога сябе агарнула Пракопа.

3. Такому чалавеку можна верыць, можна было б і даручыць што-
небудзь важнае, неабходнае.

Заданне 6. Некаторыя ўласныя назоўнікі сёння ўжываюцца ў значэнні агульных. Напрыклад: мартэн - печ, у якой атрымліваюць сталь (мартэнаўская печ). Названа іменем французскага мелалурга Мартэна. Патлумачце значэнне і паходжанне слоў мецэнат, фартуна, вулкан.

Мецэнат -

Фартуна -

Вулкан -

Заданне 7. Замяніць словазлучэнні адным словам-адпаведнікам.

Наведвальнік тэатра - _____

Наведвальнік магазіна - _____

Наведвальнік паліклінікі - _____

Наведвальнік бібліятэкі - _____

Асоба, якая гуляе ў футбол, - _____

Асоба, якая займаецца барацьбой сумо, - _____

Асоба, якая аб'яўляе і вядзе праграму канцэрта, _____

Асоба, якая займаецца паслугамі каго-небудзь або чаго-небудзь, - _____

Асоба, якая карыстаецца якім-небудзь абанементарам, - _____

Асоба, якая робіць паездку на грамадскім транспарце, - _____

Заданне 8. Уставіць у прыказкі патрэбныя словы, якія з'яўляюцца назвамі частак маўленчага апарату. Раствлумачыць сэнс прыказак.

| | |
|--|--|
| Чужы кусок дзярэ _____ | |
| _____ да Кіева давядзе. | |
| У каго згуба, у таго граху поўна _____. | |

| | |
|--|--|
| Не вер _____ - палажы на _____. | |
| Сказанага слова да _____ _____ не вернеш. | |
| Казаў бы па-нямецку, дык _____ грэцкі. | |

Заданне 9. Са слоў, якія знаходзяцца ў дужках, выберы патрэбнае, каб утварыць словазлучэнне, і падкрэслі яго.

Гартаць(сена, зямлю, часопісы), варочаць (горы, сена, сшыткі), адчыніць (школу, сход, дзверы), адкрыць (канферэнцыю, кнігу, акно), статак (акунёў, сабак, кароў), чарада (людзей, гусей, ваўкоў), табун (тараканаў, курэй, коней), касяк (дарослых, акунёў, грыбоў), гайня (сабак, птушак, змей), неруш (грыбоў, пісьменнікаў, гарадоў).

Заданне 10. Перакласці рускамоўныя словазлучэнні на беларускую мову адным словам.

Пребывание в гостях - _____

Впасть в детство - _____

Напиток из берёзового сока - _____

Детёныш белки - _____

Католический монастырь - _____

Потерять сознание - _____

Гнездо аиста - _____

Детёныш медведицы - _____

Заданне 11. Вызначыць і запісаць жанр твора.

“Залаты птах” _____

Я. Колас. “На рэчцы зімой” _____

Я. Колас. “Крыніца” _____